

**ВАЛУНЫ БРАСЛАЎШЧЫНЫ ЯК ПОМНІКІ ГЕАЛОГІІ І ЭТНАГРАФІІ:  
З ГІСТОРЫІ ВЫЯЎЛЕННЯ І ДАСЛЕДАВАННЯ**

**K.C. ШЫДЛОЎСКІ**

(*Браслаўская раённае аўтадыннне музеяў, Браслаў*)

Выяўлены і даследаваны адметныя з пункту гледжання прыродазнаўчых наукаў, а таксама этнаглогіі і гісторыі ледавіковая валуны на тэрыторыі Браслаўшчыны. Гэты азёрны рэгіён размешчаны на заходзе Беларускага Падзвіння, вылучаеца прыроднай разнастайнасцю. Вялікая колькасць ледавіковых валуноў – адна з харэктэрных рыс мясцовых ландшафтаў. Інтэнсіўная праца па выяўленню сярод іх адметных аўтактаў началася толькі напраканцы XX стагоддзя. У тэкслце даеца агляду тых нешматлікіх валуноў, якія зацікавілі даследчыкаў XIX – першай паловы XX стагоддзя. Харэктэрныя моманты перыяду найбольш актыўнага даследавання валуноў, якія прыпадае на 90-я гады XX стагоддзя, калі сумеснымі намаганнямі навукоўцаў, музейных супрацоўнікаў, краязнаўцаў былі зафіксаваны і апісаны 29 аўтактаў. Адлюстраваны асноўныя асаблівасці працы ў гэтым кірунку на сучасным этапе. Прыводзяцца звесткі пра чатыры найбольш цікавыя аўтакты, выяўленыя і даследаваны ў 2002 – 2008 гадах.

Браслаўшчына з'яўляецца адным з адметных рэгіёнаў Беларускага Паазер'я. У межах адміністрацыйнага рэгіёну налічваецца каля 250 азёраў, якія займаюць больш за 10 % ад агульнай тэрыторыі. Прыязэрнае наваколле, асабліва ў межах браслаўскай грады, вылучаеца малаянічымі ўзгорыстымі ландшафтамі з вялікай колькасцю выразных ледавіковых форм рэльефа. Яшчэ адна харэктэрная рыса прыроды Браслаўскага Паазер'я – багацце на паверхні ледавіковых валуноў розных памераў, адзінкавых і ў выглядзе груп ці даволі значных россыпай.

Вялізны камлыгі, якія не зачапіла гаспадарчая дзеянасць, становяцца аўтактам даследавання ў геолагіі, біёлагіі. У праватнасці, вывучаеца відавы склад расліннасці, якая сфармавалася на каменай паверхні за тысячы гадоў. Вялізны камлыгі дапамагаюць удакладняць асобныя моманты дзеянасці ледавіковых патокаў. Аналізуочы склад валуноў, геолагі вызначаюць месцы ў горных масівах Скандинавіі, адкуль прынесены да нас гэтыя кавалкі карэнных парод. Паводле існуючых рэкамендаций камлыгі даўжынёй 3 м і болей могуць быць абвешчаны геалагічнымі помнікамі. Вельмі істотна, каб валуны не былі перамешчаны са свайго прыроднага месца.

Асобныя валуны, пераважна вялізных памераў, якія вылучаюцца ў краявідзе, а таксама камяні з прыкметнымі прыроднымі адзнакамі (напрыклад, з паглыбленнемі антрапаморфнай і зааморфнай форм), з незвычайнімі агульнымі формамі і г.д. здаўна прыцягвалі ўвагу тузыльцаў, становіліся прадметамі старадаўніх рэлігійных культуў. Даволі часта быўшыя культавыя валуны маюць рукаворныя адзнакі. Водгукам даўніх рэлігійных культуў з'яўляюцца легенды і паданні, якія яшчэ можна фіксаваць. Сустракаюцца і валуны, якія маюць надпісы, знакі, не звязаныя з культамі. Некаторыя з іх звязаны з канкрэтнымі асобамі, падзеямі і таксама становяцца аўтактамі даследавання.


Актыўная праца па выяўленню і даследаванню адметных валуноў Браслаўшчыны распачалася толькі ў 90-х гадах XX стагоддзя. Назапашаны менш чым за 20 год масіў інфармацыі сведчыць аб багацці гэтага рэгіёну і неабходнасці паглыблення і пашырэння даследаванняў.

Да акрэсленага перыяду ў полі зроку даследчыкаў аказалася толькі некалькі адметных валуноў. Падчас вядомай экспедыцыі Маскоўскага археалагічнага таварыства, арганізаванай у 1864 годзе на тэрыторыі так званага Паўночна-Заходняга краю, яе ўдзельнік мастак Дз. Струкаў (1827 – 1899) зварнуў увагу на валун каля в. Краснагорка. На паверхні каменя меўся выразны адбітак конскага капыта. Дз. Струкаў зрабіў замалёўку адбітка, якая зберагаецца ў калекцыі прац мастака ў рукапісным аддзеле бібліятэкі Вільнюскага універсітэта (F 78, № 936). У палявым дзённіку Дз. Струкаў адзначыў: «В 20 верстах от Креславля через Двину в Ковенской губернии озеро Снуды... На берегу есть камень, называемый "Конь Камень". На нем видно вдавленное место, как бы на мягкой глине копыто лошади. Камень твердый серого цвета... Существует поверье, когда лошадь хворает, то лечат водой от камня» [1].

Чатыры адметныя валуны зафіксаваў археолаг, хавальнік Віленскага музея старожытнасцей Ф. Пакроўскі (1855 – 1903). Пры складанні археалагічных карт Віленскай і Ковенскай губерній Ф. Пакроўскі рассылаў аптычальнікі, дзе быў асобны пункт, прысвечаны адметным валунам. Значная частка інфармантаў фармальна аднеслася да запаўнення аптычальнікаў. У той часці Браслаўшчыны, якая адносілася да Віленскай губерні (Дзісенскі павет), цікавых аўтактаў не было адзначана. Інфармацыю, якая была атрымана з заходніх часткі (Новаалександраўскі павет) Ф. Пакроўскі змясціў у «Археалагічнай карце Ковенской губерні»: «При д. Мостище есть камень с выбитою на нем человеческою ногою». По народному поверью около камня скрыт клад, который тепер нередко бывает предметом поисков, и всегда, обыкновенно, накануне Ивана Купалы (24 июня)... На поле д. Шауров есть так называемый "Копытный ручей". В этом ручье лежит камень с изображением лошадиного копыта с подковой, а неподалеку отсюда – другой

камень, на котором видны две человеческие ступни... На поле им. Миколаюнцы лежит больших размеров камень, на нем заметны следы уничтоженной временем надписи» [2].

У апошнім дзесяцігоддзі XIX стагоддзя вядомы даследчык Падзвіння А. Сапуноў (1851 – 1924) выявіў, замалываў і апублікаваў Друйскі Барысавы камень. Гэты помнік эпіграфікі XII стагоддзя быў апошнім у групе Барысавых камянёў з зафіксаваных даследчыкамі. Вялізная камлыга з вельмі выразным крыжом і надпісам знаходзілася на тэрыторыі даволі значнага прыдзвінскага гародка і ні ў кога не выклікала інтарэсу. Гэтую акалічнасць адмыслова адзначае аўтар знаходкі [3]. Найбольш аддалены ад Полацка, Друйскі Барысаў камень цешыўся найменшай увагай даследчыкаў, але аказаўся ў стане шэрага неспадзяянак (аб гэтым гаворкі пойдзе далей).



*Камень с надписью наст. № 6 в.е. Друй  
на берегу озера.*

Мал. 1. Друйскі Барысаў камень. Помнік эпіграфікі XII стагоддзя [3]

Беларускі этнограф М. Мялешка (1892 – 1941) у рабоце, прысвечанай культавым камням, змясціў інфармацыю пра каменнную чалавечападобную фігуру з чорнага граніту са складзенымі на грудзях рукамі і адбітай галавой, якую мясцовыя жыхары называлі «Стод». Размяшчалася скульптура на востраве Богінскага возера [4]. Вусная традыцыя ўказвае на востраў Гарадзішча гэтага возера.

Валуны Braslauskichыны як помнікі геалогіі ўпершыню былі адзначаны толькі ў 30-я гады XX стагоддзя, калі раён уваходзіў у склад Польшчы (Braslauskі павет Віленскага ваяводства). У 1935 годзе па ініцыятыве геолага, прафесара Віленскага ўніверсітэта імя Стэфана Баторыя Ст. Малкоўскага была праведзена рэгістрацыя найбольш значных па памерах валуноў Віленшчыны і суседніх ваяводстваў. З Braslauskichыны ў реестр патрапілі 4 камлыгі: каля в. Чэрнішкі (абвод 9 м), каля в. Мілашы, бліжэй да фальварка Палессе (12,9 м), на тэрыторыі фальварка Струста (14 м), на востраве Краснагорка (9 м) [5]. У 1930-я гады Braslauskichына з'яўлялася рэгіёнам інтэнсіўнага развіція турызму і адпачынку. Прыходзіць усведамленне, што вялізныя валуны павялічваюць турысцкую прыцягальнасць мясцовых краявідаў. Вялізная камлыга на беразе возера Дрывяты непадалёку ад Braslava патрапіла ў аб'ектыў фатографа А. Бейнаровіча, актыўіста braslauskага аддзела Польскага краязнаўчага таварыства. Сюжэт з каменем вялікіх памераў неаднойчы тыражыраваўся ў фотапаштоўках, а пазней быў выкананы і друкарскім спосабам. Зафіксаваны А. Бейнаровічам валун не захаваўся.

Гаспадарчая дзейнасць, асабліва інтэнсіўная мелірацыя другой паловы XX стагоддзя, прывялі да того, што значная частка ледавіковых валуноў рэгіёну была страчана раней, чым распачаліся інтэнсіўныя пошуки адметных аб'ектаў. Напрыклад, пад канец 1980 года не ўдалося выявіць ніводзін з валуноў, адзначаных у працах XIX – пачатку XX стагоддзя. З вачэй даследчыкаў знік нават такі каштоўны і прыкметны аб'ект, як Друйскі Барысаў камень. Працу па выяўленню адметных ледавіковых валуноў на тэрыторыі Braslauskichыны, па сутнасці, трэба было пачынаць наноў.

Рэгіональным цэнтрам па выяўленню, фіксаванню адметных ледавіковых валуноў Braslauskichыны, збору адпаведнага этнографічнага матэрыялу стаў Braslauskі гістарычна-краязнаўчы музей, актыўная фаза арганізацыі якога пачалася ў 1986 годзе. У гэтым жа годзе былі атрыманы першыя звесткі ад старожылаў, вясковых краязнаўцаў. У ліку першых жыхар мястэчка Відзы Р. Трушанін паведаміў пра зна-

ходку ў наваколлі в. Ждэгелі трох камянёў з выбітымі надпісамі (мал. 2). Ён перадаў ў музей фотаздымкі валуноў, перапіску наkont заходкі з шэрагам устаноў. Грунтоўны адказ быў атрыманы з Інстытута гісторыі АН Літвы. На думку літоўскіх спецыялістаў, камяні з'яўляюцца межавымі адзнакамі ўладанняў магнацкага роду Ваўжэцкіх канца XVIII стагоддзя. На момант, калі музей атрымаў гэтую інфармацыю, два межавых каменя былі перамешчаны ў час меліярацыйных работ.



Мал. 2. Адзін з трох камянёў з выбітымі надпісамі з наваколля в. Ждэгелі  
(фота Р. Трушаніна м. Відзы)

Музейныя спецыялісты ад пачатку пошукаў дзеянасці па выяўленню адметных валуноў устанавілі цесныя сувязі з вядомымі беларускімі даследчыкамі: археолагамі Л. Дучыц, Э. Зайкоўскім, геолагамі Э. Ляўковым, В. Вінакуравым. Праводзіліся шматлікія сумесныя выезды, адбываўся абмен інфармацыяй. Музей аказваў дапамогу, у тым ліку фінансавую, у рабоце Л. Дучыц па лакалізацыі Друйскага Барысавага каменя. У сувязі з пачаткам узвядзення плаціны Даўгаўпілскай ГЭС і пагрозай затаплення часткі даліны Заходній Дзвіны музей ініцыяраваў работы па перамяшчэнню каштоўнага помніка ў бяспечнае месца. Асабліва плённым аказалася супрацоўніцтва з навукоўцамі акадэмічнага Інстытута геалогіі, геахіміі і геофізікі Э. Ляўковым і В. Вінакуравым (апошні з'яўляецца кірауніком эксперыментальнай базы па вывучэнню ледавіковых валуноў пры інстытуце). У 1993 годзе пасля некалькіх сезонаў інтэнсіўных пошукаў на Браслашчыне, у якіх бралі ўдзел і супрацоўнікі музея, геолагі ўзялі на ўлік на тэрыторыі рэгіёну 25 аб'ектаў. Кожны валун быў абследаваны і апісаны як геалагічны аб'ект, да апісання ў некаторых аб'ектаў былі далучаны гістарычныя і этнаграфічныя звесткі [6].

Адным з істотных дасягненній першых экспедыцый сталася выяўленне чатырох валуноў са штучнымі ямкамі, ці праста валуноў з ямкамі (мал. 3).



Мал. 3. Камень з ямкамі калі вёскі Старадворышча  
(фота В. Вінакурава, пачатак 90-х гадоў XX стагоддзя)

Браслаўшчына – гэта другі пасля Глыбочыны рэгіён Беларусі, дзе былі зафіксаваны падобныя аб'екты. Звесткі пра два камені з ямкамі ва ўрочышчы Камяніца-2 каля берага возера Дрысъвяты былі перададзены супрацоўнікам музея літоўскімі спецыялістамі. Валуны з ямкамі шырока распаўсюджаны ў краінах Балтыйскага рэгіёну – Фінляндый, Эстоніі, Латвіі, Германіі. Знаходкі ў Беларусі дазволілі паstryрыць арэал іх распаўсюджвання. Існуе шмат навуковых версій наоконт прызначэння ямак. Паводле некаторых з іх, ямкі ўжываліся ў час адпраўлення культуры продкаў альбо пазначалі размяшчэнне зорак у пэўных частках небасхілу [7].

Да ліку іншых цікавых аб'ектаў рэестра 1993 года можна аднесці валуны з зафіксаванымі легендамі і паданнямі: «Каровін камень» каля в. Чэрнішкі; «Чортаў ці Божы след» каля в. Якубянцы (мал. 4); «Воласкі камень» каля возера Паўночны Волас.



Мал. 4. Камень «Чортаў ці Божы след» ля вёскі Якубянцы  
(фота Я. Казулі, пач. 90-х гадоў XX стагоддзя)

Па рэкамендацыі геолагаў 21 ледавіковы валун Браслаўшчыны быў аўбешчаны помнікам геалогіі рэспубліканскага значэння. У 2001 годзе прапанавана далучыць да іх яшчэ 8 аб'ектаў [8]. Вось пералік гэтых валуноў з указаннем даўжыні:

- Юравіцкі Вялікі Камень (4,6 м);
- Аколіцкі Вялікі Камень (4,4 м);
- Пузавіцкі Вялікі Камень (4,2 м);
- Прададзены Камень Думарышкінскі (3,4 м);
- Едагальскі Вялікі Камень (3,3 м);
- Лейшаўскі Вялікі Камень (3,5 м);
- Камень-Следавік Думарышкінскі (2,9 м);
- Крэўнянскі Валун (2,7 м);
- Браслаўскі Вялікі Камень (4,9 м);
- Струстаўскі Камень з надпісам (4,5 м);
- Краснагорскі Вялікі Камень з групай валуноў (4,4 м);
- Чортаў Камень Рычаўскі (4,2 м);
- Марцін Камень Лайбуноўскі (4,1 м);
- Сілавіцкі Камень з ямкай (3,9 м);
- Пастухоў Камень Варапаншчынскі (3,8 м);
- Старадварышчанская ямкавы Камень (3,8 м);
- Воласкі Камень (3,7 м);
- Мяжанскі Вялікі Камень (3,6 м);
- Чортаў Камень Багданаўскі (3,4 м);

- Анісімавіцькі Вялікі Камень (3,6 м);
  - Дудальскі Вялікі Камень (3,5 м);
  - Каровін Камень Чэрнішкаўскі (3,4 м);
  - Іказненскі Вялікі Камень (3,3 м);
  - Буцеўскі Вялікі Камень (3,2 м);
  - Чортаў Камень Якубянскі (3,2 м);
  - Агонеўскі Вялікі Камень (3,1 м);
  - Лявошкінскі Вялікі Камень (3 м);
  - Чароўны Камень Сташэліцкі (1,8 м);
  - Паshawіцкі ямкавы Камень (1,4 м).

Разам з даследчыкамі геолагамі была зроблена значная праца па апублікацыю вынікаў даследаванняў у навуковых і папулярных выданнях [9].

Ад рубяжа стагоддзя ў мінулага і бягучага палявыя працы спецыялістаў па выяўленню новых помнікаў не праводзіліся, але значна актывізавалася дзеянісць у гэтым кірунку школьніх краязнаўцаў. Музей каардынавае пошукаўную працу мясцовых груп, аказвае кансультацыі, захоўваеца сувязь і з наўкоўцамі, у першую чаргу з В. Вінакуравым. Асабліва цеснае супрацоўніцтва складалася з пошукаўтай групай Канстанцінавскай базавай школы, якой кіруе географ В. Бунта. Грула з'яўляенца адной з найбольшых актыўных у Беларусі па выяўленню адметных геалагічных помнікаў. Па інцыятыве кіраўніка ў 2003 – 2005 гадах была праведзена акцыя «Валуны просяць SOS!», падтрыманая шэрагам школ Браслаўшчыны (сярод іх: Грытунская, Опсаўская, Спрындаўская, Урбанская, Відзы-Лаўчынская). Усяго школьнія краязнаўцы правялі 23 экспедыцыі, маршруты якіх ахапілі практычна ўесь рэгіён. Было выяўлена 25 адметных валуноў, 15 з іх маюць памеры больш за 3 м, 11 аб'ектаў адзначаны легендамі, наданнямі, павер'ямі. Да ліку важнейшых знаходак школьніх груп можна аднесці выяўленне каля в. Латочки аднаго з самых вялікіх валуноў Беларусі, даўжыня якога каля 7 м, лакалізацыю валуна-следавіка каля в. Масцішча, згаданага ў працы Ф. Пакроўскага, межавага каменя XVIII стагоддзя каля в. Ждэгелі.

Винік пошукаў школьныя краязнаўчыя групы звычайна афармляюць у выглядзе справаўзач і конкурсных прац. Некаторыя з іх былі адзначаны на раённых, абласных і нацыянальных конкурсах, у прыватнасці, у рамках экспедыцыі «Наш край». Досвед школьніх краязнаўцаў па выяўленню адметных валуноў зацікавіў Еўрапейскую асацыяцыю па захаванню прыроднай спадчыны ProGEO. Кіраунік пошукаў групы Канстанцінавіч Бунта атрымаў запрашэнне прадставіць винікі сваёй працы на пасядженні паўночнаеўрапейскай секцыі ProGEO у Фінляндый ў маі 2007 года. Нажаль, паездка не адбылася з фінансавых прычынаў. Пазнаёміца з дзейнасцю канстанцінавіч Канстанцінавіч групы можна на наступных старонках у Internet: <http://braslaw.by.ru/kanstalina>,[http://www.fio.by/vypusk/Potok\\_48/group\\_3/user\\_8/deinac.html](http://www.fio.by/vypusk/Potok_48/group_3/user_8/deinac.html). Плануецца размясціць адпаведную публікацыю ў Internet-часопісе ProGEO.

За апошнія гады каля 10 адметных валуноў выяўлены і зафіксованы непасрэдна супрацоўнікамі Браслаўскага музея. Сабрана інфармацыя пра такую ж колькасць аб'ектаў, якія стражаны ў выніку гаспадарчай дзейнасці. Праца па лакалізацыі 5 валуноў працягваецца ў супрацоўніцтве са школьнімі краязнаўцамі.

Усе аб'екты, выяўленыя школьнімі краязнаўчымі групамі, супрацоўнікамі музея, патрабуюць экспертынай ацэнкі і далучэння да афіцыйнага реестра помнікаў. Агульная колькасць такіх аб'ектаў, зыходзячы з назапашнага матэрыялу, можа скласці каля 50 – 60 адзінак.

Праведзеныя даследаванні дазваляюць уяўіць, на сколькі значныя страты былі нанесены ледавіковым валунам гаспадарчай дзеянасцю, асабліва інтэнсіўнай меліярацыяй у другой палове XX стагоддзя. На вывучэнні валуноў, цікавых з пункту гледжання этнографіі і гісторыі, моцна адблісіць дэмографічныя працэсы і змены ў расселенні насельніцтва рэгіёну. Часцей за ўсё цяпер удаецца запісаць кароткія, фрагментарныя звесткі.

Пасля перыяду вельмі інтэнсіўных пошукаў выяўляць новыя аб'екты становіща ўсё складаней. Можна паширыць кірункі даследаванняў. Перспектывным з'яўлецца мэтанакіраванае даследаванне рэк і азёраў Браслаўшчыны. Паводле папярэдне сабранай інфармацыі вялізныя валуны ёсць на мелях і ў прыбрэжных зонах (напрыклад, на азёрах Дрысвяты, Снуды, Струста, Волас, Рычы). Такія валуны могуць ласягаты значных памераў. З пункту гледжання краязнаўства, цікавасць уяўляюць месцы масавага скаплення валуноў, якіх яшчэ не закранула гаспадарчая дзейнасць, напрыклад на Браслаўшчыне: два камяністых прыбрэжных участкі на ўсходнім беразе возера Дрысвяты непадалёку ад в. Пашавічы (камяніца першая і другая). Скапленні валуноў, адметныя ў краівідзе, фіксуюцца каля в. Жвірбі (на захад ад воз. Струста), на паўвостраве паміж азёрамі Войса, Несціш, Недрава, у наваколлі воз. Укля. Каля такіх месц трэба шукаць адпаведна этнографічны матэрый. У дадатак да асноўнага матэрыйялу, звязанага з выяўленнем адметных ледавіковых валуноў, музей распачаў збор тапанімічнага і мікратапанімічнага матэрыйялу, у аснове якога ляжыць слова камень (на Браслаўшчыне сустракаюцца як славянскія, так і балцкія варыянты). Сярод подобных назваў ёсць назвы азёраў, рэк, астраўкоў, паўвостравоў, меляў, тоняў, пагоркаў, урочышчаў, вёсак і інш. Збіраецца таксама матэрый на выкарыстанні ледавіковых валуноў у мясцовым будаўніцтве, у якасці

прылад і прыстасаванняў, пры вырабе помнікаў, пра майстроў, якія займаліся ці займаюцца апрацоўкай каменя, прыёмы іх працы.

Часткова назапашаны матэрыял быў прадстаўлены на выставе «Камяні і жыццё», якая экспанавалася ў памяшканні гістарычна-краязнаўчага музея ў маі – верасні 2008 года. Акрамя гэтага матэрыял пра некаторыя валуны прадстаўлены ў пастаяннай экспазіцыі музея, быў апублікованы ў шэрагу музейных выданняў [10]. Некалькі валуноў з'яўляюцца аб'ектамі паказу ў пазамузейных экспкурсіях і турах.

Ніжэй прыводзіца некалькі прыкладаў з працы па выяўленню і палявых даследаванняў адметных ледавіковых валуноў Браслаўшчыны за апошнія 7 гадоў.

У 2002 годзе краязнаўцы Грытуцкая базавай школы пад кірауніцтвам А. Кажанеўскай знайшлі вялізны валун ва ўрочышчы Сталпоўка непадалёку ад в. Латочки (на ўніёва-заходняй частка Браслаўскага раёна). Абмеры і папярэднія даследаванні выканалі вучні Канстантынавіцкай школы пад кірауніцтвам В. Бунты. Даўжыня камлыгі складае 6,8 м, шырыня – 4,2 м, таўшчыня бачнай часткі – каля 2 м, вага, паводле папярэдніх разлікаў – каля 140 – 150 тон. Камень-волат з'яўляецца рэкардсменам сярод зафіксаваных ледавіковых валуноў Браслаўшчыны і можа быць далучаны да ліку самых вялікіх у Беларусі. Сярод мясцовых жыхароў ён быў вядомы з даўніх часоў, але з-за таго, што плоская вяршыня слаба прыўзнята над паверхніяй, валун не прыцягваў увагі, не лічыўся адметнасцю паваколля. Адна з мясцовых назваў валуна – «Заклъты камень». Яна звязана з легендай, зафіксаванай ад мясцовага жыхара К. Шыкшняна. Паводле легенды, у паваколлі вылучыўся сваім багаццем нейкі пан Мілевіч. У багацце не было дзяцей, і каб пажытак не даставаўся староннім, ён закапаў пад валуном асноўную частку багацця – човен, напоўнены золатам. Скарб абараняла закляцце пана – золата дастанецца толькі таму, хто зможа выканаць тры ўмовы. Напачатку трэба распаліць вогнішча на Лысай гары, што размешчана побач, потым здзерці з жывога каня скуро, а потым запрэгчы гэтага каня і прагнаць вакол камлыгі трывараўны. Толькі тады можна будзе адкапаць золата, насыпанага ў човен.

Валуны з плоскімі вяршынямі і падобнымі легенцамі маглі быць у даўнія часы камяніямі-ахвярнікамі. Яшчэ адна назва валуна «Вількавіцкі камень». Апошняя назва найбольш часта ўжывалася ў публікацыях [11].

Летам 2003 года падчас экспедыцыйнага выезда на Казянічыну (паўднёвая частка Браслаўскага раёна на памежжы з Пастаўскім раёнам) у в. Стайрова супрацоўнікі музея зафіксавалі звесткі аб валуне незвычайнай формы, якая нагадвае човен. Па заданні музея пошукаўская група пад кірауніцтвам В. Бунты лакалізавала валун. Пазней аб'ект абследавалі супрацоўнікі музея і Нацыянальнага парка. Камень знаходзіцца ў лесе на адлегласці каля 1 км ад в. Дубраўка. Памеры валуна адносна невялікія: даўжыня – 2,9 м, шырыня – 1,5 м, вышыня – 1,1 м, абвод – 7,34 м. Найбольш уражвае знешні выгляд аб'екта. Здаецца, што кароткае тоўстое бервяно пачалі апрацоўваць, каб зрабіць з яго човен, але працу не завяршылі. Чоўны з суцэльнага кавалка дрэва, якія яшчэ пару дзесяцігоддзяў таму можна было ўбачыць на Браслаўшчыне, называлі дубіцамі. Валун каля в. Дуброўкі часта называюць «Камennaya dubitsa». Сярод іншых назваў – «Камянаха», «Доубіца». Галоўная вось валуна арыентавана на кірунку ўсход – захад (носам чоўна на ўсход). Паглыбление slabавыражанае, да 10 см. У ім заўсёды, нават у летнія спякоці, ёсьць вада, чистая і празрыстая. Ваду лічылі гаючай і выкарыстоўвалі для лекавання. Напрыклад, ужывалі для выдалення барадавак, для паляпшэння зроку. Ваду «Камennaya dubitsa» выкарыстоўваюць для лекавання і цяпер. Да паловы XX стагоддзя побач з валуном праходзіла старая дарога, якая злучала вёскі Дубраўка і Стайрова. Месца каля каменя славілася сярод падарожных як «блуднае». Тут часта чуліся дзіўныя гукі, у лясным гушчары выдавалася прысутніцтва дзіўных істотаў. Асабліва актыўнічала праіва нейкіх сілаў на Шостак, праз тыдзень наслід праваслаўнага Вялікадня (На Казянічыне пераважае праваслаўнае беларускае насељніцтва). Падарожнія імкнуліся хутчэй праехаць чароўнае месца. Лічылася небяспечным схачць, ці ісці тут цемнай парой. Некаторыя мясцовыя жыхары верылі ў тое, што над валуном зарыта золата. Шукалі скарб патаемна, звычайна ўначы. Скарбашукальшчыкаў выдавалі сляды рыдлёўкі побач з валуном [12].

Два каменя з выбітымі літарамі выяўлены восенню 2008 года побач з паркам Бяльмонты, дзе да паловы XX стагоддзя існавала сядзіба маёнтка. Ад 20-х гадоў XIX стагоддзя маёнтак Бяльмонты належыў графскому роду Плятэроў. Цяпер парк прымыкае да тэрыторыі в. Ахрэмашы. Інфармація пра знаходку паступіла ад М. Паўловіча (М. Паўловіч жыве ў г. Даўгаўпілсе, з'яўляецца вядомым краязнаўцам і збіральнікам. Сям'я М. Паўловіча належыць да дом, размешчаны побач з паркам Бяльмонты). Два не-вялікіх па памерах каменя знаходзіцца побач з бытым уездам да сядзібы. На плоскіх паверхнях кожнага з іх выразна бачны літары. Адзін з камянёў быў прысыпаны зямлём, літары сталі бачныя толькі пасля раскопак (мал. 5). Мясцовыя жыхары ўказываюць і на тэрыторыі валун, якія цяпер цалкам засыпаны грунтам.


Яшчэ ў 1980-х гадах супраноўнікі музея зафіксавалі сведчанні жыхароў в. Ахрэмашы аб tym, што побач з сялібай Бяльмонты існавалі камяні, якія ўстаноўвалі памяць паўстанцаў 1863 года. На іх былі бачныя нейкія літары і знакі, называлі валуны «Пяруновымі камянімі». Ва ўмовах царскай цэнзуры ўладальнікі маёнтка не маглі адкрыта ўстанавіць памяць тых людзей з маёнтка, хто загінуў пры падаўленні паўстання, ці браў удзел у выступленні. Нібыта пры галоўным уездзе да сядзібы былі ўстаноўлены памятныя «плаўстанція» камяні з літарамі, сэнс якіх не быў зразумелы старонняму. З гістарычных прац

вядома, што графы Плятэрзы спачувалі паўстанню. Тагачасная ўладальніца маёнтка Ідалія Плятэр з сынам Феліксам у трывожны перыяд выехала ў Італію, але ў маёнтку ўлады зафіксавалі прыгатаванні да ўзброенага выступлення. Некалькі чалавек з прыслугі, ксёндз, два лектары далучыліся да атрада Я. Ельскага-Ёдкі. Сярод бяльмонцкіх удзельнікаў паўстання былі і забітыя, і рэпрэсаваныя [13]. Плятэрзы пазбеглі рэпрэсій з боку царскіх улад, а пазней, пасля стабілізацыі сітуацыі, яны сапраўды маглі патаемна ўшанаваць памяць удзельнікаў паўстання. На камянях выразна бачны вялікі заглаўны літары польскага алфавіта. На адным камені – трох літары, на другім – чатыры. Трэці камень яшчэ чакае раскопак. Расшыфроўка канкрэтнага значэння літар уяўляеца справай вельмі складанай. Не выключана, што мы маём справу з паданнем, рамантычны арэал якога павінен быў прыцягваць увагу гасцей маёнтка. Прыкладам падобнага роду памятных знакаў можа служыць камень з надпісамі ў парку маёнтка Відзы-Лаўчынскія, прысвечаны драматычнай гісторыі сяброўства каня і пса. Аднак і без расшыфроўкі бяльмонцкія камяні з літарамі можна далучыць да групы адметных валуноў Браслаўшчыны.



Мал. 5. Літары на адным з Бяльмонцкіх камянёў  
(фота К. Шыдлоўскага, 2008 г.)

Самым каштоўным ледавіковым валуном Браслаўшчыны, звязаным з даўнімі вераваннямі і гісторычнымі падзеямі, з'яўляецца Барысаў камень з крыжом і надпісам XII стагоддзя, які знаходзіцца ў Другі. Пасля таго як валун быў выяўлены і зафіксаваны А. Сапуновым, даследаванні надпісу спецыялістамі больш не праводзіліся. Часткова гэта тлумачыцца тым, што ў 1920-я гады не без удзелу чалавека шматтонная камлыга была зрушана з месца і апынулася на дне р. Друйкі. Толькі ў 2002 годзе ў час засушлівага лета камень удалося лакалізаваць, а потым перамясціць на высокі бераг (мал. 6). Пра гэту падзею шмат пісалася ў прэсе, іншых выданнях [14].



Мал. 6. Пад'ём Барысава камяння са дна р. Друйка, 2002 г.

## Краязнаўства і этнаграфія

24 кастрычніка 2002 года, на наступны дзень пасля таго, як Барысаў камень быў перамешчаны на высокі бяспечны бераг Друйкі, аўтар гэтых радкоў зрабіў паведамленне на канферэнцыі «Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі». Каштоўны помнік эпіграфікі XII стагоддзя зноў стаў даступным для даследаванняў, і навуковая грамадскасць была прайнфармавана пра гэта. Аднак ад 2002 года камень не зацікаў ніводнага спецыяліста. Між тым ёсьць падставы меркаваць, што Друйскі пісанік з'яўляецца адным з найбольш цікавых у групе Барысавых камянёў, а яго даследаванні вельмі перспектывны. Яшчэ А. Сапунуў звярнуў увагу на рэшткі вялікага надпісу па правы бок ад вертыкальнай стойкі крыжа (мал. 7). Даследчыку ўдалося прачытаць толькі некалькі асобных літар. У адрозненне ад іншых Барысавых камянёў, формула-заклінанне «ГОСПОДИ ПОМОЗИ РАБОУ СВОЕМУ БОРИСОУ» размешчана не сіметрычна па баках ад крыжа, а знаходзіцца на левым баку ўся.



Мал. 7. Крыж і надпіс на Друйскім Барысавым камяні

Літары формулы бачны даволі выразна і чытаюцца без асаблівых цяжкасцей. Горш захаваліся літары надпісу на правым баку ад крыжа. Менавіта гэты надпіс патрабаваў пільнай увагі даследчыкаў. Прачытаць нерасшыфраваны надпіс паспрабавалі краязнаўцы Друйскай школы пад кіраўніцтвам настаяніка М. Ставіцкага. Для таго каб літары сталі больш выразнымі, ужываліся розныя спосабы – забіўка паглыбленнем снегам, пяском, паверхню валуна ablіvalі вадой, надпіс фатаграфаваўся лічбавай камерай у розных рэжымах, а фотаздымкі праходзілі камп’тэрную апрацоўку. Самым эфектыўным аказалася капіраванне паверхні каменя з надпісам з дапамогай тэхнічнай фальгі. Пасля абстукіўвання гумовым малатком на паверхні фальгі адбіваліся самыя дробныя дэталі рэльефу валуна. Пазней для зручнасці ліст фальгі быў прыматацаваны да рамкі. З такім адбіткам можна было працаўваць у любы час, ствараючы розныя ўмоўы асвятылення. Чытаць літары стала значна лягчэй, хаця з-за складанасці рэльефу валуна, прачытанне некаторых літар выклікала сумненне. Да працы падключыліся супрацоўнікі Браслаўскага музея. Былі атрыманы два варыянты прачытання літар, якія маюць адрозненні, але не вельмі істотныя. Літары складваюцца ў сем радкоў, у кожным з якіх зафіксаваны ад 3 да 4 літар. Літары не складаюцца ў тэкст, бо частка радоў пашкоджана сколам. Пашкоджанне, не зафіксаванае на замалёцы А. Сапунова, было, верагодней за ўсё, нанесена ў 1920-я гады ледзянымі крыгамі, якія ссунулі камлыгу ў Друйку.

Такім чынам, у даследчыкаў канца XIX – пачатку XX стагоддзя быў шанец прачытаць надпіс праўай часткі цалкам. Такой магчымасці не будзе ў сучасных даследчыкаў, бо адшукаць невялікі фрагмент валуна на дне Друйкі ўяўляеца малаверагодным. Расшыфроўка можа быць больш простай, калі непрачытаны тэкст быў таксама звязаны з хрысціянскімі формуламі. Але гэта толькі адзін з варыянтаў. Тэкст мог быць цалкам арыгінальным. Хацелася б звярнуць увагу на тое, што Друйскі Барысаў камень быў самым аддаленым у групе падобных валуноў і размяшчаўся на памежжы Полацкага княства. Не выключана, што тэкст Друйскага пісаніка ўказваў на прычыны, якія прымусілі ў часы князя Барыса выбіць крыжы і надпісы з просьбай аб дапамозе [15].

Такім чынам, за апошнія няпоўныя два дзесяцігоддзі на Браслаўшчыне была выяўлена вялікая колькасць адметных ледавіковых валуноў. Перспектывы ўяўляюцца працы па далейшаму іх выяўленню і

фіксацыі, але яшчэ больш актуальным з'яўляецца паглыбленае даследаванне найбольш каштоўных аў'ектаў спецыялістамі рознага профілю.

## ЛІТАРАТУРА

1. Адзел рукапісаў Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі ў Маскве. – Фонд 293. – Папка 39. – Арк. 72.
2. Покровский, Ф. Археологическая карта Ковенской губернии / Ф. Покровский. – Вильна, 1899. – С. 23, 29, 31.
3. Друцкий-Любецкий, В. Материалы по истории и географии Дисненского и Вилейского уездов Виленской губернии / В. Друцкий-Любецкий, А. Сапунов. – Витебск, 1896. – С. 122, 123.
4. Запіскі аддзела гуманітарных науак. – Менск, 1928. – Т. 1, Кн. IV: Працы кафедры этнографіі. – С. 176.
5. Halicka, A. Materiały do charakterystyki petrograficznej zabytkowych głazów narzutowych Wileńsczych / A. Halicka // Prace Muzeum Ziemi. Zeszyt 38. – Warszawa, 1986. – S. 63.
6. Вінакураў, В. Ледавіковыя валуны Браслаўшчыны – геалагічныя помнікі прыроды / В. Вінакураў // Дакладная зап. Ін-т геалогіі, геахіміі і геофізікі. Эксперымент. база па вывуч. ледавік. валуноў. – Мінск, 1993. – Машынапіс. (Экзэмпляр працы зберагаецца ў Брасл. гіст.-краязн. музеі).
7. Левков, Э. Кем был прородитель черта / Э. Левков // Навіны Беларускай Акадэміі. – 16 лістапада. – 1990. – С. 6.
8. Вінакураў, В. Геалагічна спадчына Браслаўшчыны / В. Вінакураў // Браслаўская чытанні: матэрыялы V навук.-краязн. канф. – Браслаў, 2001. – С. 17 – 22.
9. Памяць. Браслаўскі раён. Гісторыка-дакументальная хроніка. – Мінск, 1998. – С. 21 – 25, 63, 64, 65; Вінакураў, В. Ледавіковыя валуны на Беларусі: новыя знаходкі / В. Вінакураў // Навіны Беларус. Акад. – 1992. – 17, 24 студз.; Вінакураў, В. Геалагічныя помнікі прыроды / В. Вінакураў // Браслаўская звязда. – 1992. – 4, 8 студз.
10. Шыдлоўскі, К. Браслаўшчына: прырода і людзі / К. Шыдлоўскі. – Мінск, 2003; Шидловский, К. Браслав и окрестности / К. Шидлоўскі. – Мінск, 2006. (Гл. таксама выд. краязн. Браслаўшчыны «Павет»).
11. Бунта, В. Камень-волат ля вёскі Латочки. Хроніка адкрыцця / В. Бунта // Павет. – № 7 – 8 (11 – 12), 2002. – С. 8 – 11; Елісеев, В. Браслаўскі камень-волат / В. Елісеев // Браслаўская звязда. – 2002.
12. Шыдлоўскі, К. Падрабязней пра гэты валун: у гості да Каменнай Дубіцы / К. Шыдлоўскі // Павет. – № 11 (24), 2003. – С. 1 – 2.
13. Hedemann, O. Historia powiatu Brasławskiego / O. Hedemann. – Wilno, 1930. – S. 244, 377, 452, 457.
14. Сергіевіч, К. Знаходка агульнанацыянальнага значэння / К. Сергіевіч // Браслаўская звязда. – 2002. – 12 снежня; Шидловский, К. Легендарный Борисов камень найден! / К. Шидловский // Туризм и отдых. – 2002. – 6 нояб.; Шыдлоўскі, К. Рэліквія з-пад рачных хвяляў / К. Шыдлоўскі // Культура – 2002. – 2 – 8 лістап.; Шыдлоўскі, К. Друйскі Барысаў камень. З гісторыі адкрыцця і даследавання / К. Шыдлоўскі // Браслаўская чыт.: матэрыялы VI навук.-краязн. канф. Браслаў, 2003. – С. 109 – 112. (Барысаваму камянню з Друі, працам па яго лакалізацыі і перамяшчэнню прысв. спец. падвойны нумар выдання «Павет» – № 7 – 8 (11 – 12), 2002).
15. Шыдлоўскі, К. Друйскі Барысаў камень (з гісторыі вяртання і даследавання) / К. Шыдлоўскі // Беларус. гіст. агляд. – Т. XIV. Сшытак. 1 – 2 (26 – 27). Снег. 2007. – С. 179 – 186. (Падрабязней пра працы над надпісам: Таямніца Друйскага пісаніка. На шляху да разгадкі // Павет – 2008. – № 2 (61)).

## УЛАСНЫЯ ІМЁНЫ Ў КНІЗЕ Я. БАРШЧЭУСКАГА «ШЛЯХЦІ ЗАВАЛЬНЯ» ЯК КРЫНІЦА РЭКАНСТРУКЦЫІ ЭТНІЧНАЙ КАРЦІНЫ СВЕТУ ПРЫВІЛЕЯВАНАГА САСЛОЎЯ БЕЛАРУСКАГА ПАДЗВІННЯ Ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XIX СТАГОДДЗЯ

**С.А. ШЫДЛОЎСКІ**  
(Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт)

Прадстаўлены вынікі даследавання твору Я. Баршчэускага «Шляхці Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» як крыніцы латэнтнай інфармацыі (яе носьбітамі разглядаюцца ўласныя імёны – антрапонімы, тапонімы, этнонімы, тэонімы і іншае), што здольная раскрыць падставовыя асаблівасці карціны свету прывілеяванага саслоўя Беларускага Падзвіння ў першай палове XIX стагоддзя. Даследаванне тэкставай крыніцы з пазіцыі мадэлявання інфармацыйнага асяроддзя дазваляе выявіць суадносіны аў'ектыўнай і суб'ектыўнай інфармацыі ў тэксле. Праводзіцца класіфікацыя тыпаў уласных імёнаў у тэксле Я. Баршчэускага і частотны аналіз іх выкарыстання.

Пад тэрмінам «этнічная карціна свету» разумеецца пэўная «міфалагема реальнасці», якая фарміруе логіку адаптацыйных паводзінаў этнасу, або у нашым выпадку часткі этнасу – традыцыйнага прывілеяванага саслоўя ў Беларускага Падзвіння. Карціна свету асэнсоўваецца яе носьбітамі часткова і фрагментарна, яна не дадзена ў пэўнай лагічнай цэласнасці, тым больш у гатовым тэксле [1, с. 222]. Узнавіць падобныя ўяўленні магчыма карыстаючыся ўскоснымі звесткамі і крыніцамі, да якіх можна аднесці і